

БЕЛАРУСКІЯ ТЭХНАЛОГІІ — ДЛЯ СЯБРОЎ

(Заканчэнне. Пачатак на 1-й стар.)

«Дзве тысячы ліфтаў, паводле даных вашага ўрада, трэба мяняць (у Малдове — «Зв.»). Ліфты робяць у нас, прычым выйшлі з імі на касмічны ўзровень. Чаму мы не можам тут іх збіраць? Можам. Трэба аўтобусы — давайце будзем разам вырабляць», — прапанаваў Аляксандр Лукашэнка.

У той жа дзень Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка і Прэзідэнт Малдовы Ігар Дадон наведалі інстытут раслінаводства «Парумбень», дзе агледзелі выстаўку сучаснай беларускай сельгастэхнікі, абмеркавалі з кіраўніцтвам інстытута развіццё супрацоўніцтва ў гэтай галіне, а затым на трактарах засялі поле кукурузай. Прэзідэнт Малдовы выказаў упэў-

ненасць, што ўраджай будзе добры. Таксама ён выказаў удзячнасць за бязвыплатна пастаўленыя ў Малдову беларускія трактары.

У сваю чаргу, Аляксандр Лукашэнка падкрэсліў, што Беларусь і Малдова будуць развіваць узаемадзеянне ў секцыі насення кукурузы і іншых сельгаскультур. «Мы бачым новыя кірункі для супрацоўніцтва, у прыватнасці гэтага цэнтра вучоных Малдовы і беларускіх вучоных, і гэта мяне радуе», — сказаў беларускі лідар.

Ігар Дадон адзначыў, што большая частка вінаробнай прадукцыі з Малдовы пастаўляецца ў Беларусь. Улічваючы высокую папулярнасць малдаўскага віна, ён паабяцаў навучыць Аляксандра Лукашэнку вырошчваць

вінаград. Прэзідэнт Беларусі прыняў запрашэнне і паабяцаў наведать родныя мясціны малдаўскага лідара, калі гэта будзе атрымлівацца па графіку.

Напрыканцы візіту Беларусь і Малдова падпісалі дакументы аб развіцці супрацоўніцтва ў такіх сферах, як энергетычная, банкаўская, судовая, ахова здароўя. Так, урад Беларусі і камерцыйны банк Moldova Agroindbank заключылі дагавор аб умовах выдачы крэдытаў для набыцця ў Малдове беларускіх тавараў. Дагавор аб навукова-тэхнічным супрацоўніцтве заключаны паміж акадэміямі навук дзвюх краін. Шэраг дакументаў падпісалі і кіраўнікі беларускіх і малдаўскіх рэгіёнаў.

Вераніка ПУСТАВІТ.

■ Прыярытэты

ЭПАХАЛЬНАЯ ПАДЗЕЯ ДЛЯ «ВЯЛІКАГА КАМЕНЯ»

У склад кіруючай кампаніі Кітайска-беларускага індустрыяльнага парка ўвойдзе нямецкая карпарацыя.

Кампанія Duisburger Hafen AG можа стаць акцыянерам СЗАТ «Кампанія па развіцці індустрыяльнага парка» ў сярэдзіне мая. Пра гэта ў праграме «Тыдзень» на тэлеканале СТБ паведаміў намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта Мікалай Снапоў.

Гаворачы аб тэрмінах уваходжання ў склад кіруючай кампаніі парка «Вялікі камень» нямецкай карпарацыі, ён заявіў, што падпісанне дакументаў і правядзенне транзакцыі па куплі акцый чакаецца ў сярэдзіне мая. «Пасяджэнне Савета акцыянераў адбылося. Гэтая здзелка была ўхвалена яшчэ раз. Лічу, што для парка яна з'яўляецца эпахальнай», — пад-

крэсліў намеснік кіраўніка Адміністрацыі Прэзідэнта. «Мы пазіцыянуем сябе, і так яно ёсць, як сказаў Сі Цзіньпін, што парк — жамчужына «Пояса і шляху». Як бы ні было складана ва ўмовах канкурэнцыі рэалізаваць гэты тэзіс, логіка простая: Урумчы (Сіньцзян-Уйгурская аўтаномная акруга), які пазіцыянуецца як лагістычны хаб на Шаяўковым шляху, а канцавы пункт — Дуйсбург», — адзначыў Мікалай Снапоў. Паводле яго слоў, дзве траціны кантэйнерных цягнікоў з Кітая спыняюцца ў Дуйсбургу, а паміж імі — парк «Вялікі камень». Таму лагічна, што і кітайскі, і нямецкі бакі ўдзельнічаюць у праекце. Гэта сведчыць аб тым, што яны будуць зацікаўлены накіроўваць грузы ў парк, лічыць Мікалай Снапоў.

Ул. інф ■

ЯК І РАНЕЙ ПА СУБОТАХ

На сувязі з насельніцтвам — Мінскі гарадскі і абласныя выканаўчыя камітэты. Гэтым разам, 21 красавіка, званкі ад юрыдычных асоб і простых грамадзян будуць прымаць намеснікі старшыняў і кіраўнікі спраў. У аблвыканкамах адзначаюць, што колькасць звяротаў апошнім часам значна знізілася. І ўсё часцей гучаць словы падзякі за ўжо вырашаныя пытанні.

Тэлефонныя лініі з 9.00 да 12.00 у суботу правядуць:

намеснік старшыні БРЭСЦКАГА аблвыканкама Вадзім Іванавіч АЛЬШЭЎСКІ. Тэл. 8-016 221 31 21;

намеснік старшыні ВІЦЕБСКАГА аблвыканкама Уладзімір Пятровіч ПЕНІН. Тэл. 8-021 222 22 22;

кіраўнік спраў ГОМЕЛЬСКАГА аблвыканкама Алена Уладзіміраўна КЛІЧКОЎСКАЯ. Тэл. 8-023 233 12 37;

намеснік старшыні ГРОДЗЕНСКАГА аблвыканкама Уладзімір Іосіфавіч ДЗЯШКО. Тэл. 8-015 273 56 44;

кіраўнік спраў МАГІЛЁўСКАГА аблвыканкама Рыгор Аляксандравіч ВАРОНІН. Тэл. 8-022 250 18 69;

старшыня МІНСКАГА аблсавета дэпутатаў Наталля Віктараўна ЯКУБЦКАЯ. Тэл. 8-017 500 41 60;

намеснік старшыні МІНСКАГА гарвыканкама Ігар Віктаравіч ЮРКЕВІЧ. Тэл. 8-017 222 44 44.

ШТО Ё СВЕЦЕ РОБІЦЦА

АДПРАЎЛЕНЫ Ў АДСТАЎКУ ЎРАД КЫРГЫЗСТАНА

Прэзідэнт Кыргызскай Рэспублікі Сааранбай Жээнбекаў адправіў у адстаўку кабінет міністраў краіны на чале з прэм'ер-міністрам Сапарам Ісакавым. Пра гэта паведаміла ў чацвер прэс-служба кіраўніка дзяржавы.

«Прэзідэнт адобрыў прынятае раней парламентам рашэнне аб выказванні недаверу ўраду і падпісаў указ аб адстаўцы кабінета міністраў», — заявілі ў прэс-службе.

Дэпутаты кыргызскага парламента на пасяджэнні 19 красавіка прагаласавалі за выказванне недаверу ўраду. Гэта рашэнне падтрымаў 101 дэпутат, супраць выступілі ўсяго пяць чалавек, паведамляе ТАСС. У адпаведнасці з заканадаўствам краіны, прынятае дэпутатамі рашэнне было накіравана прэзідэнту, які меў права альбо адобрыць адстаўку кабміна, альбо не пагадзіцца з парламентарыямі.

З ініцыятывай выражэння недаверу ўраду выступілі ў чацвер прадстаўнікі апазіцыйных фракцый парламента. Па іх словах, яны сабралі неабходныя для гэтага подпісы траціны дэпутатаў.

ПРАВААБОРОНЦЫ АБВІНАВАЦІЛІ ЛОНДАН У САДЗЕЙНІЧАННІ ЎДАРАМ БЕСПІЛОТНІКАЎ ЗША ПА МІРНЫМ НАСЕЛЬНІЦТВЕ

Няўрадавая арганізацыя Amnesty International абвінаваціла Вялікабрытанію ў садзейнічанні амерыканскай ваеннай праграме па выкарыстанні беспілётных лятальных апаратаў (БПЛА), у выніку якой у многіх краінах свету гіне мірнае насельніцтва. Аб гэтым паведамляецца ў прэс-рэлізе, апублікаваным учора на афіцыйным сайце праваабарончай арганізацыі.

«Чатыры базы брытанскіх ВПС у Ёркшыры, Кембрыджшыры, Лінкальншыры і Нортгемптаншыры ў значнай ступені датычныя да ўдараў дронаў ЗША, якія пацягнулі за сабой чалавечыя ахвяры, — гаворыцца ў паведамленні. — Вельмі непразрыстая ваенная праграма па выкарыстанні БПЛА ўжо прывяла да смерці сотняў мірных грамадзян».

Арганізацыя прыводзіць даныя лонданскага Бюро журналісцкіх расследаванняў, паводле падлікаў якога з 2004 года ў выніку прымянення ўдарных БПЛА ЗША ў Афганістане, Пакістане, Самалі і Емене загінула больш за 1,5 тысячы мірных жыхароў.

Amnesty International заклікае Вялікабрытанію і іншыя еўрапейскія краіны кардынальна перагледзець сваю палітыку ў сферы прадастаўлення ЗША разведданных і апэратыўнай ваеннай дапамогі.

СУД АБАВЯЗАЎ ДЭВІДА КОПЕРФІЛЬДА РАСКРЫЦЬ ТАЙМНІЦУ ФОКУСА

Амерыканскі суд у штаце Невада абавязаў знакамітага ілюзіяніста Дэвіда Коперфільда раскрыць таямніцу фокуса са знікненнем групы людзей са сцэны. Пра гэта паведамляе ТАСС.

Суд займаўся разглядам справы супраць Коперфільда пасля таго, як на ілюзіяніста падаў іск грамадзянін Вялікабрытаніі Гэвін Кокс, які сцвярджае, што атрымаў моцныя траўмы падчас удзелу ў нумары са знікненнем. Адзначаецца, што таямніцу фокуса ў мэтах выканання патрабавання суда раскрыў прадзюсар шоу Коперфільда і яго блізкі сябар Крыс Кенер. Ён прадэманстравваў тэхніку выканання знакамітага трука ў гатэлі MGM Grand у Лас-Вегасе.

Як аказалася, падчас трука, калі з падвешанай клеткі на сцэне адначасова знікаюць 12 чалавек, асістэнты ілюзіяніста выводзяць удзельнікаў па праходах з цёмных штор, а затым вяртаюць іх назад. Менавіта ў ходзе такога «падарожжа» ў цэмеры брытанец Гэвін Кокс упаў і атрымаў траўмы, на лячэнне якіх, па яго заяве, ён патраціў ажно \$400 тысяч. Таму Гэвін падаў у суд на Коперфільда і гатэль, патрабуючы выплаты кампенсацыі.



■ Парламенцкі дзённік

У АБОРОНУ ГРАМАДСТВА І ДЗЯРЖБЯСПЕКІ

Змяненні ў Закон аб СМІ прыняты ў першым чытанні

Учора дэпутаты Палаты прадстаўнікоў на пасяджэнні чацвёртай сесіі шостага склікання разгледзелі законапраект «Аб унясенні змяненняў і дапаўненняў у некаторыя законы Беларусі», які ў выніку быў прыняты ў першым чытанні.

Па словах міністра інфармацыі Аляксандра КАРЛЮКЕВІЧА, які выступіў дакладчыкам па гэтым пытанні, змены неабходны для гарманізацыі беларускага заканадаўства ў галіне масавай інфармацыі з заканадаўствам дзяржаў — удзельніц Дамовы аб стварэнні ЕАЭС, а сам законапраект накіраваны на абарону дзяржаўных і грамадскіх інтарэсаў, нацыянальнай бяспекі нашай краіны.

Што ўключае ў сябе гэты дакумент? Акрамя пашырэння паняццйнага апарату і распаўсюджвання дзеяння Закона аб СМІ на інтэрнэт-рэсурсы, сеткавыя выданні атрымаюць магчымасць ажыццяўляць дзяржаўную рэгістрацыю на добраахвотнай аснове. Калі ж сродак масавай інфармацыі не зарэгістраваны, то дзяржаўныя органы маюць права адмовіць у акрэдытацыі яго журналістам.

Яшчэ ў Законе аб СМІ ўстанаўліваюцца правы і абавязкі ўладальніка інтэрнэт-рэсурсаў, сярод якіх і ідэнтыфікацыя карыстальнікаў. Дакументам таксама абмяжоўваецца ўдзел замежных СМІ ў фарміраванні беларускай медыя-прасторы без наяўнасці дазволу. Сярод цікавых новаўвядзенняў — тэлеперадач айчыннай вытворчасці ў штотыднёвым аб'ёме вяршання павінна быць не менш за 30 %.

Цікавасць у дэпутатаў выклікала ідэнтыфікацыя карыстальнікаў, у сувязі з чым у міністра інфармацыі спыталі, ці не прыойдуць айчынныя каментатары на іншыя пляцоўкі пры ўступленні новаўвядзенняў у сілу. Аляксандр Карлюкевіч справядліва адзначыў, што працэс ідэнтыфікацыі — гэта не навіна, яна існуе ў шматлікіх інтэрнэт-праектах і сёння. «Калі спажывец і тыя ўдзельнікі сацыяльных сетак, электроннай прасторы апырэры не будуць выконваць заканадаўчую базу і будуць сыходзіць у нейкую іншую прастору, я не бачу нічога страшнага», — дадаў ён.

Спыніць хабарніцтва!

У кулуарах Палаты прадстаўнікоў міністр унутраных спраў Ігар ШУНЕВІЧ расказаў пра сітуацыю з былым старшынёй Гомельскага райвыканкама Аляксандрам Сітніцай, які, паводле афіцыйнай інфармацыі, на мінулым тыдні быў звольнены за прагулы.

Па словах Шуневіча, былога чыноўніка затрымалі за хабар. Цяпер ён прыцягваецца да крымінальнай адказнасці і знаходзіцца ў следчым ізалятары на тэрыторыі нашай краіны. Кіраўнік МУС таксама прайнфармаваў, што Сітніца хаваўся ў Расіі, аднак там быў затрыманы праваахоўнымі органамі, пасля чаго добраахвотна пакінуў суседнюю дзяржаву.

Таксама міністр расказаў пра тое, як праходзіць работа над беларуска-расійскім пагадненнем аб узаемным прызнанні віз. Ён адзначыў, што ўнутрыдзяржаўнае ўзгадненне пройдзена, аднак канкрэтныя тэрміны рашэння не назваў. Нагадаем, пагадненне аб узаемным прызнанні віз распрацоўваецца для бесперашкоднага наведвання футбольнымі аматарамі чэмпіянату свету ў Расіі.

Акрамя гэтага, Ігар Шуневіч паведаміў, што кожны супрацоўнік вонкавай службы будзе мець відэарэгістратар, МУС у тым зацікаўлены. Гэты працэс адбываецца ўжо цяпер — напрыклад, у 98 % супрацоўнікаў ДАІ яны ёсць у службовых аўтамабілях. Непасрэдны працэс закупкі ідзе пастаянна, міністэрства імкнецца мінімізаваць выдаткі і шукае тэндары, дадаў ён.

Падобная мера не толькі дапаможа ўстанавіць кантроль за дзеяннямі супрацоўнікаў праваахоўных органаў, але і дысцыплінуе грамадзян, якія ўступаюць у дыялог са службовай асобай. Такія запісы рэальна могуць дапамагчы ў вырашэнні канфліктаў і спрэчных сітуацый.

Уладзіслаў ЛУКАШЭВІЧ ■

■ Ведай нашых!

Матэматыка скарылася беларускім дзяўчатам

На 7-й Еўрапейскай матэматычнай алімпіядзе для дзяўчат у Італіі прадстаўніцы беларускай школы заваявалі сярэбраныя медалі.

Міжнародныя матэматычныя алімпіяды (ІМО) праводзяцца ў свеце з 1959 года. Пачынаючы з 2013 года, удзел у Еўрапейскай матэматычнай алімпіядзе для дзяўчат прымае і беларуская каманда. Сёлета па выніках алімпіяды беларускія ўдзельніцы сталі ўладальніцамі трох сярэбраных медалёў. У выніковай табліцы каманда Рэспублікі Беларусь заняла 10-е месца, а сярод 36 еўрапейскіх краін-удзельніц — 8-е.

Надзея НІКАЛАЕВА ■